

более естественно, без напряжения и внутренних изменений. Следует отметить, что весь архитектурно-строительный аппарат управления в городе нельзя было одновременно построить из переселенцев, и он набирался из «тутэйших».

В генной памяти Бреста, пожалуй, как ни в одном другом городе Беларуси, запечатлелся огромный опыт приспособления к постоянно меняющимся историческим условиям. Аккумуляция приобретала особую значимость в ситуациях групповых воздействий, где виды контактов имели характер дружественный, враждебный, равный, и, конечно, все они отразились в застывших формах архитектуры как свидетели истории.

ПЕРШЫЯ КРОКІ ПА РАЗВІЦЦЮ ПРАМЫСЛОВАСЦІ І ТРАНСПАРТУ

(на прыкладзе Брэсцкая вобласці)

Галімава Н.П.

Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт

Першым мерапрыемствам Савецкай улады у галіне прамысловасці стала нацыяналізацыя прамысловых прадпрыемстваў. Мясцовыя ўлады кіраваліся Дэкларацыяй Народнага сходу БССР “Аб нацыяналізацыі прамысловых прадпрыемстваў і устаноу на тэрыторыі заходніх земляў БССР”, якая абвяшчала, што “прамысловыя прадпрыемствы і установы падлягаюць нацыяналізацыі з усімі пабудовамі, якія належаць да іх, абсталяваннем, а таксама грашовымі сродкамі і іншай маемасцю, у чым бы яны не заключаліся і дзе б яны не знаходзіліся”. У лістападзе-снежні 1939 адбылася нацыяналізацыя прамысловых прадпрыемстваў. Былі нацыяналізаваны не толькі буйныя і сярэднія прадпрыемствы, але і большая частка дробных, што пярэчыла рашэнням Народнага сходу Заходній Беларусі. Разгортвалася прамысловае будаўніцтва, аднаўляліся і пашираліся прадпрыемствы, пачалося будаўніцтва новых.

Разам з нацыяналізацыяй прадпрыемстваў пачалася кааперацыя дробнай прамысловасці, што значна спрошчвала ўлік і кантроль прадпраймстваў. Так, на паседжанні Аблвыканкама Брэсцкай вобласці 13 снежня 1939 г. разглядалася пытанне аб развіцці прамкааперацыі. Там ішла размова аб неабходнасці аб'яднання рамеснікаў, саматужных майстэрняў на аснове кааперацыі. Принятай пастановай прадугледжвалася ўвядзенне агульных расцэнак на працу ў арцелях і адпускных цэн на прадукцыю, якая выраблялася імі. Звярталася увага на якасць прадукцыі, на неабходнасць разгортвання сацыялістычнага спаборніцтва, стаханаўскіх метадаў працы і г.д. На пасяджэнні разглядалася пытанне аб увядзенні на тэрыторыі вобласці адзінных рознічных цэн на хлеб. Было пастановленне ўвесці на тэрыторыі вобласці цэны ў залежнасці ад гатунку муکі, з якой ен вырабляўся. Пытанне аб цэнах на хлеб насыла не толькі эканамічны, але і палітычны характар. Было вырашана ўсе нацыяналізаваныя прадпрыемствы перадаць Выканаўчым Камітэтам гарадоў і паветаў, у сістэму мясцовай прамысловасці, за выключэннем броварных заводаў, якія перадалі Облхарчпраму.

У пачатку 1940 г. пачаўся другі этап развіцця прамысловасці. Ен быў звязаны з прыніццем Пастановы "Аб усталяванні адзіных рознічных цэн на харчовыя і прамысловыя тавары ў дзяржаўным, кааператыўным і прыватным гандлі". Быў устаноўлены і канкрэтныя працоўны дзень у сферы гандлю, уведзены адзіны прэйскурант цэн ва ўсіх крамах і кіесках.

У эканамічнай галіне Савецкая ўлада пушчала ў рух існаваўшыя раней прадпрыемствы, якія працавалі на мясцовай сырарні і аблугуювалі масцовыя патрэбы. Гэта і сельскагаспадарчае машынабудаўніцтва, шкляная, гарбарная, тэкстыльная, харчовая, лесаапрацоўчая, керамічная і інш. галіны прамысловасці. Аднак цяпер прадукцыя пераважна вывозілася. Асабліва у вялікіх памерах высякаліся лясы, драўніна вывозілася ў Германію. Кіраваць прамысловымі прадпрыемствамі былі паставлены пераважна расейцы, яўрэі, грузіны і інш., між імі было трохі зруспікаўных баларусаў.

Адразу пасля уз'яднання пачынаеца рэканструкцыя чыгункі. У 1940 г. быў распрацаваны сямігадовы план тэхнічнай рэканструкцыі Заходніяй чыгункі. Адначасова з рэканструкцыяй рабочыя Брэсцкага чыгуначнага вузла авалодвалі новай тэхнікай, вучыліся ў потай ажыццяўляць перавозку жывой сілы і перакідку спадарожных грузаў, вяліся аднаўленчыя работы на чыгуначным палатні. У канцы 1939 г. былі ўгвораны Брэст-Літоўская і Беластоцкая чыгункі. Для аказання дапамогі на Брэст-Літоўскую чыгунку было накіравана больш за 11 тысяч чалавек. У асноўным гэта былі высокакваліфікованыя спецыялісты.

У выніку аднаўленчай дзеянасці на Брэст-Літоўскай чыгунцы даўжыня чыгункі Беларусі узрасла з 3007 км у 1939 г. да 5743 км у 1940 г.

26 снежня 1939 г. урадам рэспублікі было прынята рашэнне аб хуткай рэканструкцыі Дняпроўска-Бугскага (Каралеўскага) канала, які звязаў басейны рэк Дняпра і Віслы. Гэты канал пралягаў праз Кобрынскі, Драгічынскі, Іванаўскі і Пінскі раёны Брэсцкай вобласці, злучаў Прывіп'ять праз Піну (каля Пінска) з Бугам (каля Брэсга). Агульная даўжыня канала складала 196 км. Звязаючы Чорнае мора з Балтыйскім, Дняпроўска-Бугскі канал меў і вялізнае стратэгічнае значэнне.

1 жніўня 1940 г. работы па рэканструкцыі і будаўніству канала былі завершаны, і з 3 жніўня па новай воднай магістралі пайшоў першы водны караван судоу. Паводле архіўных звестак у 1940 г. у транспартнай сферы працавала 4900 работнікаў, большасць з іх прыехала з усходніх частак Беларусі.

З 7 студзеня 1940 г. ў Брэсце быў арганізаваны аўтобусны рух, і ужо да 1 красавіка 1940 г. яго паслугамі карысталіся 51 744 пасажыры.

На Брэсцкім тэлеграфе таксама была праведзена рэканструкцыя і усталявана новая апаратура, што ў сваё чаргу дало магчымасць павялічыць колькасць сутачнага абмену тэлеграмамі з 500 да 3000. На электрастанцыі быў усталяваны другі турбагенератор у 3,6 тыс. квт. Усталяванне другога турбагенератора дало магчымасць павялічыць колькасць рабочых на электрастанцыі да 122 чалавек. Усяго ж, паводле архіўных звестак на 1940 год, у транспартнай сферы і сувязі ў Брэсце працавала 4500 работнікаў.

Таким чинам, були зроблены першыя крокі па развиццю прамысловасці і транспарту Брэсцкай вобласці пасля ўз'яднання Заходній Беларусі з БССР.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ ЕЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ С БССР

Петровский Н.А.

Брестский педагогический университет

Белорусское население, проживающее в «восточных кресах» Польши, являлось практически бесправным, как в политическом, так и в юридическом отношении. Прежде всего этот факт объяснялся политикой полонизации и окатоличивания западных белорусов, которую проводили польские власти в 1921 – 1939 гг. Права и свободы лиц, проживающих на территории Западной Беларуси напрямую зависели от национальности и вероисповедания.

Согласно Рижскому мирному договору 1921 года польское правительство обязано было предоставить белорусам все права и свободы, языковую автономию и свободу вероисповедания. Реально же ничего этого не было. Православные белорусы были откровенно лишены не только избирательных прав, но и всего комплекса прав и свобод граждан. Особенно жестокими были гонения на белорусский язык. Шла целенаправленная политика на полную ликвидацию белорусского языка.

Говорящим по-белорусски запрещено было обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления. К 1938 году на территории Западной Беларуси были закрыты все белорусские школы, семинарии, гимназии. Все эти меры привели к тому, что более 70 % детей-белорусов были безработными.

В этот же период была практически полностью уничтожена белорусская пресса, были закрыты церкви, издательства, библиотеки. По причине отсутствия медицинских учреждений смертность белорусского населения была самой высокой в Польше. Начался массовый исход белоруссов со своих родных земель, с 1925 г. по 1938 г. эмигрировало в Канаду, США и другие страны более 80 тыс. человек.

Радикально изменился правовой статус населения Западной Беларуси после ее объединения с БССР. Во всех западных областях была введена советская система правления. Все граждане получили избирательное право. Была сформирована единая система социального обеспечения, бесплатного медицинского обслуживания. В период 1940 – 1941 гг. было открыто большое количество медицинских учреждений, 4500 белорусских школ, 5 вузов, 25 техникумов. Начался бурный процесс национально-культурного строительства на территории Западной Беларуси. В это же время одновременно с утверждением многих прав и свобод среди населения Западной Беларуси, эти же права и свободы существенно сократились по мере усиления борьбы с «врагами народа». Под таким лозунгом в 1940 г. было расстреляно около 22000